




biss



BEROC



**Факультэт палітычных навук і дыпламатыі  
Універсітэта Вітаўта Вялікага**

**Цэнтр Мілаша  
Універсітэта Вітаўта Вялікага**

**Міжнародная PhD-праграма для Беларусі  
(Выязная сесія 4-10 лютага, 2013, Коўна, Літва)**



## Міжнародная PhD-праграма для Беларусі (Выязная сесія 4-10 лютага, 2013, Коўна, Літва)

### Мэты і задачы сесіі:

- Усебакова, змястоўна і крытычна абмеркаваць канцэпцыі ці вынікі даследаванняў.
- Дапамагчы скарэктаваць план даследавання і яго стратэгію (з улікам працаёмкасці, патрэбнага часу і г.д.).
- Больш дакладна пазнаёміцца з магчымасцямі, прынцыпамі і правіламі праграмы.

Значная частка працы ў межах выязной сесіі будзе звязана з прэзентацыяй канцэпцый (вынікаў) даследаванняў. Ад кожнага удзельніка патрабуецца:

1. Яшчэ раз уважліва перагледзіць канцэпцыю і план! Неабходна не толькі ў ім добра арыентавацца, але і **крытычна ацаніць** праблему, мэты і метады даследавання. Таксама вельмі істотна **ўзважыць выканальнасць даследавання**, а таксама **рэалістычнасць плану** – сыходзячы не толькі з уласнай акадэмічнай кваліфікацыі, але уласнай занятасці, працы, сямейнай сітуацыі.
2. Падрыхтаваць прэзентацыю ў PowerPoint. Вітаецца максімальная візуалізацыя канцэпцыі (вынікаў) даследавання.
3. Прэзентаваць канцэпцыю (30 хвілін).
4. Пасля прэзентацыі быць гатовым да адказу на пытанні і заўвагі дыскурсантаў і ўсіх прысутных.

### Рэкамендаваная структура індыўідуальных прэзентацый:

Прэзентацыя канцэпцыі ўдзельнікам праграмы – 30 хвілін

Абмеркаванне канцэпцыі – 60 хвілін

Перапынак – 20 хвілін

Дыскусія па праблеме даследавання – да 60 хвілін



## Графік працы (Выязная сесія 4-10 лютага, 2013, Коўна, Літва)

### 4 лютага – Заезд удзельнікаў

	<b>5 лютага (аўторак)</b>	<b>6 лютага (серада)</b>	<b>7 лютага (чацвер)</b>
<b>10.00-11.20</b>	Прадстаўленне праграмы, уступныя словы ад Універсітэта Вітаўта Вялікага (УВВ) і кіраўніцтва праграмы (праф. Ю. Аўгуціс, прарэктар па навуцы; праф. Ш. Лекіс, дэкан Факультэта палітычных навук і дыпламатыі; А. Казакевіч, PhD, дырэктар Інстытута “Палітычная сфера”, УВВ	<i>Літва і Летува ў польскай і беларускай гістарыяграфіі</i> Р. Камунтавічус, PhD, дырэктар Цэнтра Мілаша Універсітэта Вітаўта Вялікага	<i>Габрэйскія даследаванні ў Літве</i> праф. Ш. Лекіс, дэкан Факультэта палітычных навук і дыпламатыі Універсітэта Вітаўта Вялікага
<b>11.20-11.40</b>	<b>Кава-паўза</b>	<b>Кава-паўза</b>	<b>Кава-паўза</b>
<b>11.40-13.00</b>	<i>Абарона дысертацыі: выбар стратэгіі ў Беларусі і іншых краінах</i> А. Казакевіч, PhD, дырэктар Інстытута “Палітычная сфера”, старэйшы навуковы супрацоўнік УВВ	<i>Пастаноўка даследчай праблемы</i> Т. Вадалажская, к.сац.н., каардынатар “Лятучага універсітэта”	<i>Сацыялагічныя даследаванні гістарычнай памяці ў Беларусі</i> А. Ластоўскі, к. сац. н., Інстытут “Палітычная сфера”
<b>13.00-15.00</b>	<b>Перапынак на абед</b>	<b>Перапынак на абед</b>	<b>Перапынак на абед</b>
<b>15.00-16.20</b>	Прэзентацыя даследавання: <i>Апазіцыя Беларускага Народнага Фронту (БНФ) у Вярхоўным Савеце XII склікання: ідэалогія і дзейнасць (1990-1995)</i> А. Кур’яновіч	Прэзентацыя даследавання: <i>Афіцыйныя дыскурсы канструявання рэпрадуктыўнага цела жанчыны ў постсавецкай Беларусі</i> Т. Шчурко	Прэзентацыя даследавання: <i>Вобраз кірыліцкіх першадрукароў у культурнай памяці народаў Усходняй Еўропы ў XIX – пачатку XXI стст. (на прыкладзе Францішка Скарыны і Івана Фёдарова.</i> Р. Воранаў
<b>16.20-16.30</b>	<b>Кава-паўза</b>	<b>Кава-паўза</b>	<b>Кава-паўза</b>
<b>16.40-18.00</b>	Дыскусія па прэзентацыі	Дыскусія па прэзентацыі	Дыскусія па прэзентацыі
<b>18.00</b>			<b>Экскурсія па Коўна</b>



**Графік працы  
(Выязная сесія 4-10 лютага, 2013, Коўна, Літва)**

	<b>8 лютага (пятніца)</b>	<b>9 лютага (субота)</b>	<b>10 лютага (нядзеля)</b>
<b>10.00-11.20</b>	<i>Палітыка савецкай ўлады ў дачыненні да каталіцкай царквы ў Літве</i> Ірэна Міклашэвіч, PhD	Прэзентацыя даследавання: <i>Сямейныя і грамадскія традыцыі афганцаў у Беларусі, канец XX – пач. XXI стагоддзя</i> С. Стурэйка	<b>Ад'езд удзельнікаў</b>
<b>11.20-11.40</b>	<b>Кава-паўза</b>	<b>Кава-паўза</b>	
<b>11.40-13.00</b>	Прэзентацыя даследавання: <i>Першыя хронікі Вялікага княства Літоўскага: «Мемарыял Вітаўта», «Летапісец вялікіх князёў літоўскіх», «Аповесць пра Падолле»</i> А. Ліцкевіч	<i>Крызіс і распад наменклатурнай сістэмы ў Літве ў 80-х гадах XX ст.</i> Касціціс Антанайціс, PhD	
<b>13.00-15.00</b>	<b>Перапынак на абед</b>	<b>Перапынак на абед</b>	
<b>15.00-16.20</b>	<i>Вялікае Княства Літоўскае ў палітычнай сістэме Рэчы Паспалітай</i> праф. Зігмас Кяўпа	Прэзентацыя даследавання: <i>Евангельскія хрысціянне-баптысты (ЕХБ) ў БССР (1944-1969 гг.)</i> Т. Касатая	
<b>16.20-16.40</b>	<b>Кава-паўза</b>	<b>Кава-паўза</b>	
<b>16.40-18.00</b>	Дыскусія па прэзентацыі	Дыскусія па прэзентацыі	
<b>18.00</b>	<b>Вячэра з арганізатарамі</b>		